

ТАВАРЫШ В. М. МОЛАТАУ ЗАРЭГІСТРАВАН КАНДЫДАТАМ У ДЭПУТАТЫ МІНСКАГА ГАРАДСКОГА СОВЕТА

На мітынгу працоўных Кагановіцкага раёна гор. Мінска

Вестка аб тым, што глава савецкага ўрада Вячаслаў Міхайлавіч Молатаў даў сваю згоду балатыравацца ў дэпутаты Мінскага гарадскога савета па 300-й выбарчай акрузе, хутка абляцела ўсе прадпрыемствы і ўстановы Кагановіцкага раёна гор. Мінска. Як голы гукі апажывілі аб скажэнні рабочага дня, тысячы працоўных раёна арганізавана, са сцягамі і партрэтамі правадзюў партыі і ўрада накіраваліся на плошчу імя Леніна.

4 гадзіны 30 мінут. Плошча запоўнілася народам. Присутнічае 9 тысяч чалавек. Мора сцягаў. Высока ўзняўся саратнік партрэтаў членаў Палітбюро ЦК ВКП(б) і членаў урада.

На трыбуне — старшыня прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР тав. Паталявіч, старшыня СНК БССР тав. Кісялёў, сакратар Мінгаркома ВКП(б) тав. Вінаградзеў, старшыня арганітэта па Мінскай вобласці тав. Пейкіна і інш. Мітынг адкрывае сакратар Кагановіцкага гаррайкома ВКП(б) тав. Хасін.

Таварышы! — гаворыць ён. — Працоўныя Мінска, а разам з імі і працоўныя усёй Савецкай Беларусі, аказаны высокая чысьць і давер. Вялікі правадзюў савецкага дэпутата і друг працоўнага ўсяго свету Іосіф Вісарыянавіч Сталін і яго верныя саратнікі — глава савецкага ўрада Вячаслаў Міхайлавіч Молатаў, наш слаўны палкаводца пераможнай Чырвонай Арміі Клімент Ефрэмавіч Варашылаў даў згоду балатыравацца ў дэпутаты Мінскага гарадскога савета дэпутатаў працоўных. Гэта гаворыць аб выключнай увазе нашай партыі і ўрада і асабіста таварыша Сталіна да нашай Беларускай Сацыялістычнай Рэспублікі, да працоўных яе сталіня.

Над сцягам партыі Леніна—Сталіна, пад геінальным кіраўніцтвам вялікага Сталіна, пры штодзённых клопатах і дапамозе Сталінскага Цэнтральнага Камітэта ВКП(б), савецкага ўрада і яго главы тав. Молатава, беларускі народ, як і ўсе працоўныя нашай несаляжнай радзімы, прышоў да шчаслівага і радаснага жыцця.

Мы, працоўныя Мінска, лічым для сябе найважнейшым ішчэнем мець сваім выбарнікам у сталінскім Савецкім дэпутатаў працоўных нашай рэспублікі любімага Сталіна і яго верных саратнікаў — непаклінага Леніна, главу магутнага Савецкага ўрада Вячаслава Міхайлавіча Молатава і першага маршала Савецкага Саюза — жалезнага наркова абароны Клімента Ефрэмавіча Варашылава. За іх, лепшых кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных, мы з радасцю аддаём свае галасы.

Апошнія словы прамоўны тонуць у дружнай, доўга не змаўкаючай авалы.

На трыбуне—стаханавіца швейнай фабрыкі «Кастрычнік» Сона Бенціаніўна Фрыдман. Яе кароткая прамова прасякнута пацунімі любові і адданасці вялікай справе Леніна—Сталіна.

Тав. Фрыдман змяняе дацэнт Мінскага дзяржаўнага медыцынскага інстытута Осей Паўлавіч Лыноўскі. Ён гаворыць аб велізарных поспехах, дастанутых нашай рэспублікай у галіне культуры, напярэдняй на форме і сацыялістычнай па зместу, аб гатоўнасці савецкага студэнцтва і навуковых работнікаў аддаць усе свае сілы на карысць сацыялістычнай радзімы.

Ад імя рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых вагонпаромнага завода імя Мяснікова слова бярэ галоўны інжынер завода Серафім Дарафесевіч Бандарэнка.

Калі закончылі выступленні прамоўцаў, старшыняў тав. Хасін уносіць прапанову пасаць прывітальнае пісьмо правадзюў народнаму вялікаму Сталіну. У адказ з усіх канцоў плошчы ісяццця дружна, доўга не змаўкаючы аплэдзямента.

Слова для зачыткі тэкста прывітальнага пісьма прадастаўляе намесніку старшыні Дзяржплана БССР тав. Супробаву. Авапыя грміць з новай сілай, калі тав. Супробаву зачытвае пісьмо. Узвельнікі мільяны ў адзіным парыве дэманструюць сваю гарачую любоў і адданасць партыі большэвікоў, яе правадзюў, другу і настаўніку ўсіх працоўных вялікаму Сталіну, савецкаму ўраду.

З тым-жа ўздыхам і аднадухам узвельнікі мільяны прымалюць тэкст прывітальнага пісьма таварышу Молатаву.

ПРАМОВА СТАХАНАУНІ ФАБРЫКІ «КАСТРЫЧНИК» ТАВ. ФРЫДМАН

Таварышы! Двухтысячны калектыў швейнай фабрыкі «Кастрычнік» вылучыў кандыдатам у дэпутаты Мінскага гарадскога савета бліжэйшага саратніка вялікага Сталіна — главу Савецкага ўрада і народнага камісара замежных спраў Вячаслава Міхайлавіча Молатава.

Сёння мы з радасцю ведаем, што тав. Молатаў даў сваю згоду балатыравацца ў дэпутаты Мінскага гарадскога савета па 300-й выбарчай акрузе.

Наш народ, кіруемы мудрай камуністычнай партыяй большэвікоў і савецкім ўрадам, узначальваемым бліжэйшым другам і саратнікам вялікага Сталіна — Вячаславам Міхайлавічам Молатавым, ідзе да прадастаўлення выбараў адзіным і згуртаваным.

Велізарным поспехамі, якіх дабілася краіна сацыялізма ў сваёй знешняй і ўнутранай палітыцы, мы абавязаны вялікаму Сталіну і вернаму сыну большэвіцкай партыі і працоўнага народа — Вячаславу Міхайлавічу Молатаву. У дзень выбараў у мясцовыя саветы — 24 снежня — мы з велізарнай радасцю аддаём свае галасы за главу Савецкага ўрада таварыша Молатава.

Няхай жыве сталінскі блок камуністаў і беспартыйных!

Няхай жыве глава савецкага ўрада Вячаслаў Міхайлавіч Молатаў!

Няхай жыве наш друг, настаўнік і правадзюў усёго працоўнага чалавечтва таварыш Сталін!

Адраз-ж пасля мітынгу ў зале пасяджэнняў Прэзідыума Вярхоўнага Савета

БССР адбылося пасяджэнне акруговай камісіі 300-й выбарчай акругі па выбарах у гарадскі Савет дэпутатаў працоўных. Присутнічалі прадастаўнікі прадпрыемстваў і ўстаноў раёна.

Пасяджэнне адкрыў старшыня камісіі тав. Пятровіч. Ён паведаміў членам камісіі аб тым, што калектыў рабочых, ПТР і служачых швейнай фабрыкі «Кастрычнік», вагонпаромнага завода імя Мяснікова і Мінскага паравознага дэпо на сваіх перадыбарчых сходах вылучылі кандыдатам у дэпутаты Мінскага гарадскога савета таварыша Молатава і аб тым, што атрымана згода таварыша Молатава балатыравацца кандыдатам у дэпутаты Мінскага гарадскога савета па 300-й выбарчай акрузе. Присутныя сустрапі гэта наведанне з вялікай радасцю.

На пасяджэнні выступілі: давераны па 300-й выбарчай акрузе тав. Матусевіч, прадастаўнік камітэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта тав. Шняверс, прадастаўнік чалектыва завода імя Мяснікова тав. Лазараў і іншыя.

Ададушна, з вялікім ўздыхам на пасяджэнні была прынята наступная пастанова:

Вячаслава Міхайлавіча Молатава, 1890 года нараджэння, члена ВКП(б), главу Савецкага ўрада, Народнага камісара замежных спраў, пражываючага ў горадзе Маскве, Крэмль.

На паставе артыкула 78 Палажэння аб выбарах кандыдатура таварыша Молатава Вячаслава Міхайлавіча ўключыць у выбарчы бюлетэнь па выбарчай акрузе № 300.

Старшыня акруговай выбарчай камісіі К. І. ПЯТРОВІЧ;
члены акруговай выбарчай камісіі:
Б. С. ПАЛЕЕШ, Е. С. ШТЭРН,
Я. Е. МУТАЛЕЎ,
сакратар камісіі Н. П. ЛОЙКА.

ПАСТАНОВА

АКРУГОВАЯ ВІБАРЧАЯ КАМІСІЯ ВІБАРЧАЯ АКРУГІ № 300 ПА ВІБАРАХ У МІНСКІ ГАРАДСКІ СОВЕТ ДЭПУТАТАў ПРАЦОЎНЫХ

Разглядзеўшы паступіўшыя ў акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдата ў дэпутаты гарадскога савета, акруговай выбарчай камісіі, устанавіўшы поўную адпаведнасць прадастаўленых дакументаў з артыкуламі 73 і 74 Палажэння аб выбарах, паставіла:

Зарэгістраваць для балатыроўкі ў Мінскі гарадскі савет па выбарчай акрузе № 300 вылучаную агульнымі сходамі калектываў фабрыкі «Кастрычнік», фабрыкі імя Куйбышава, вагонпаромнага завода імя Мяснікова і Мінскага паравознага дэпо, патрыманую 9-тысячным мітынгам працоўных Кагановіцкага раёна, кандыдатуру таварыша

нага бухаўніцтва, у барацьбу за гіганцкія поспехі, якіх дабіўся Савецкі Саюз у сваёй унутранай і знешняй палітыцы.

На Ваш заклік у гістарычнай прамоўцаў ад 17 верасня бягучага года — сумленна ад самаадданай працягай дамагачы добрае Чырвонай Арміі — працоўныя горада Мінска, як і ўвесь савецкі народ, адказалі поўным уздымам творчай ініцыятывы і дапамагі Чырвонай Арміі ашчыцяць вялікую заляду вызвалення народнаў Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны ад яра польскіх панцоў.

Мы запэўняем Вас, дарогі таварыш Молатаў, што мы несупынна будзем прапанаваць на умаваанне магутнасці нашай сацыялістычнай радзімы, свята будзем выконваць Ваш наказ сумленна і самааддана працаваць на карысць нашай сацыялістычнай большэвіцкай радзімы з тым, каб дабіцца новых, яшчэ нябачаных поспехаў у сацыялістычным будаўніцтве і ва ўмаваанні абароназдольнасці магутнага Савецкага Саюза.

Мы запэўняем Вас, Вячаслаў Міхайлавіч, што ў дзень выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных усе, як адзін, аддадзім свае галасы за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных, таму што сталінскі блок камуністаў і беспартыйных ёсць выражэнне маральна-палітычнага адзінства савецкага народа, таму што умаваанне сталінскага блока камуністаў і беспартыйных забяспечыць яшчэ новыя і нябачаныя перамогі будаўніцтва сацыялістычнага прамаства ў СССР.

Няхай жыве вялікі і пераможны савецкі народ!

Няхай жыве мудры Савецкі ўрад і яго глава Вячаслаў Міхайлавіч Молатаў!

Няхай жыве ўсеперамагаючая вялікая партыя Леніна—Сталіна!

Няхай жыве вялікі правадзюў і настаўнік працоўных—наш родны і любімы таварыш Сталін!

Вячаславу Міхайлавічу МОЛАТАВУ

Дарогі Вячаслаў Міхайлавіч!

Мы, працоўныя Кагановіцкага раёна г. Мінска, сабраўшыся на мітынг у сувязі з Вашай згодай балатыравацца ў дэпутаты Мінскага гарадскога савета, шлем Вам, слаўнаму і вернаму саратніку Леніна і Сталіна, сваё сардэчнае, большэвіцкае прывітанне.

Атрыманая ад Вас згода балатыравацца ў дэпутаты Мінскага гарадскога савета па 300-й выбарчай акрузе напоўніла нашы сэрцы найважнейшай радасцю і гордасцю. Мы лічым для сябе выключным ішчэнем мець дэпутатам Мінскага гарадскога савета працоўных стойкага Леніна, бліжэйшага саратніка вялікага Сталіна, главу мудрага Савецкага ўрада Вячаслава Міхайлавіча Молатава.

Да радаснага, шчаслівага дня працоўных Савецкага Саюза, дзя выбараў ў мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных, 183-мільённы савецкі народ падыходзіць з найважнейшым перамогам сацыялізма, ажыццэўленні пад кіраўніцтвам слаўнай камуністычнай партыі, мудрага правадзюў і настаўніка — роднага таварыша Сталіна і Савецкага ўрада.

З ахвотай, аграрнай наша краіна за годзі сталінскіх пяцігодкаў ператварылася ў перадавую, магутную індустрыяльную сацыялістычную дзяржаву, неспрытліваю кропцась пераможнага сацыялізма.

Шчасліва, радасна, вольна, культурна жыве вялікі савецкі народ.

На аснове правядзення мудрых Савецкім ўрадам сталінскай палітыкі міру савецкі народ дабіўся велізарных перамог у знешняй палітыцы, якія забяспечылі рост уплыву Савецкага Саюза на ўсё міжнароднае развіццё, якія забяспечылі народам СССР мірнае, радаснае жыццё.

З Вашым іменем, дарогі Вячаслаў Міхайлавіч, звязаны найважнейшыя перамогі краіны сацыялізма ў яе ўнутранай і знешняй палітыцы.

Многа сіл і энэргіі ўклааі Вы, Вячаслаў Міхайлавіч, у справу сацыялістыч-

нага будаўніцтва, у барацьбу за гіганцкія поспехі, якіх дабіўся Савецкі Саюз у сваёй унутранай і знешняй палітыцы.

На Ваш заклік у гістарычнай прамоўцаў ад 17 верасня бягучага года — сумленна ад самаадданай працягай дамагачы добрае Чырвонай Арміі — працоўныя горада Мінска, як і ўвесь савецкі народ, адказалі поўным уздымам творчай ініцыятывы і дапамагі Чырвонай Арміі ашчыцяць вялікую заляду вызвалення народнаў Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны ад яра польскіх панцоў.

Мы запэўняем Вас, дарогі таварыш Молатаў, што мы несупынна будзем прапанаваць на умаваанне магутнасці нашай сацыялістычнай радзімы, свята будзем выконваць Ваш наказ сумленна і самааддана працаваць на карысць нашай сацыялістычнай большэвіцкай радзімы з тым, каб дабіцца новых, яшчэ нябачаных поспехаў у сацыялістычным будаўніцтве і ва ўмаваанні абароназдольнасці магутнага Савецкага Саюза.

Мы запэўняем Вас, Вячаслаў Міхайлавіч, што ў дзень выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных усе, як адзін, аддадзім свае галасы за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных, таму што сталінскі блок камуністаў і беспартыйных ёсць выражэнне маральна-палітычнага адзінства савецкага народа, таму што умаваанне сталінскага блока камуністаў і беспартыйных забяспечыць яшчэ новыя і нябачаныя перамогі будаўніцтва сацыялістычнага прамаства ў СССР.

Няхай жыве вялікі і пераможны савецкі народ!

Няхай жыве мудры Савецкі ўрад і яго глава Вячаслаў Міхайлавіч Молатаў!

Няхай жыве ўсеперамагаючая вялікая партыя Леніна—Сталіна!

Няхай жыве вялікі правадзюў і настаўнік працоўных—наш родны і любімы таварыш Сталін!

ТАВАРЫШ К. Е. ВАРАШЫЛАЎ ЗАРЭГІСТРАВАН КАНДЫДАТАМ У ДЭПУТАТЫ МІНСКАГА ГАРАДСКОГА СОВЕТА

На мітынгу працоўных Варашылаўскага раёна гор. Мінска

Рабочыя, інжынеры і тэхнікі, служачыя завода імя Чкалава, фабрыкі імя 8 сакавіка, друкарні імя Сталіна, медработнікі Клінічнага гарадка, прафесары, акадэмікі і навуковыя работнікі Акадэміі навук БССР — працоўныя Варашылаўскага раёна, арганізавана, са сцягамі, партрэтамі правадзюў партыі і ўрада прышлі на плошчу ля Політэхнічнага інстытута.

Да 4 гадзін дня на плошчу сабралася каля 10 тысяч чалавек.

На трыбуне сакратар ЦК ВКП(б) тав. Байкач, сакратар Варашылаўскага райкома ВКП(б) тт. Тарасаў, Беленскі і Рутман, лепшыя людзі прадпрыемстваў і ўстаноў Варашылаўскага раёна.

Мітынг адкрывае тав. І. М. Тарасаў. Ён паведаміў прысутным радасную вестку аб тым, што Нарком Абароны Саюза ССР, бліжэйшы друг і саратнік вялікага Сталіна — Клімент Ефрэмавіч Варашылаў даў сваю згоду балатыравацца на кандыдатам у дэпутаты Мінскага гарадскога савета па 20-й выбарчай акрузе Варашылаўскага раёна. Па плошчы доўга перагаворваліся грамадзкі ўра, раздзяючы прывітальныя доўгі ў чась пераможнай Чырвонай Арміі і яе любімага маршала, у чась камуністычнай партыі і вялікага правадзюў народнаў таварыша Сталіна.

Слова прадастаўляеца таварышу ўраду Клінічнага гарадка, дацэнту Мінскага медыцынскага інстытута тав. Каваленку М. І., які заклікае выбарнічых аддаць свае галасы за вялікага палкаводца Чырвонай Арміі, які выдз магутную Чырвоную Армію краіны сацыялізма да новых, слаўных перамог.

Тав. Каваленку змяняе на трыбуне маршаніч — старшы палітру тав. В. І. Таропав. Яго прамова прасякнута пацунімі гарачага савецкага патрыятызма, любові і адданасці камуністычнай партыі і вялікаму Сталіну.

З незвычайнай цеплынёй і любоўю гаворыць аб таварышу Варашылаве, уважлівым у сабе лепшым акасіі гераічнага савецкага народа, майстар друкарні імя Сталіна тав. В. М. Беркоўскі. Ён запэўняе партыю, урад, вялікага Сталіна, што ўсе выбарнічых, як адзін, прыдуць у дзень выбараў да выбарчых урнаў і аддадуць свае галасы за вернага сына партыі Леніна — Сталіна — таварыша Варашылава.

З вялікім натхненнем удзельнікі мітынгу прынялі тэкст прывітальных тэлеграм вялікаму правадзюў народнаў таварышу Сталіну і яго вернаму саратніку таварышу Варашылаву.

ПРАМОВА ТАВ. КАВАЛЕНКА М. І.

Дарогі таварышы выбарнічых! Вялікая радасць ахапіла нас усіх, калі мы ведаем, што бліжэйшы друг і саратнік нашага роднага Сталіна — легендарны палкаводца, падлі барацьбіт за справу камунізма, Першы Маршал Савецкага Саюза, Народны Камісар Абароны таварыш Клімент Ефрэмавіч Варашылаў даў сваю згоду балатыравацца ў дэпутаты Мінскага гарадскога савета.

Таварыш Варашылаў — наша гордасць і слава. Пал яго вадаўдзяцельства наша доблесная Чырвоная Армія паказала ўсюму свету сваю магутнасць і гераізм.

Ад імя калектыва медыцынскіх работнікаў Першага клінічнага гарадка я заклікаю ўсіх 24 снежня прысці да выбарчых урнаў і аддаць свае галасы за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных. Нам выпала вялікае ішчэне галасаваць за любімага нашай партыі і савецкага народа, за легендарнага палкаводца Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, за стойкага барацьбіта за справу камунізма — нашага любімага Клімента Ефрэмавіча Варашылава.

ПРАМОВА ТАВ. ТАРОПАВА В. І.

Клімент Ефрэмавіч Варашылаў уважлівы ў сабе лепшым акасіі гераічнага савецкага народа — мужнасць, жалезную волю да перамогі, доблесць і адвагу. Таварыш Варашылаў — гэта уважлівы і магутны Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, стаўшай пад яго кіраўніцтвам магутнейшай арміяй у свеце.

Пад несападным кіраўніцтвам таварыша Варашылава наша доблесная Чырвоная Армія з часцю выканала сваю заляду па аказанні брацкай дапамогі нашым адзінараўным братам — украінцам і беларусам. Пад кіраўніцтвам таварыша Варашылава Чырвоная Армія троніць фінскіх бетабандытаў і ясе вызваленне фінскаму народу.

Зарэгістраваць для балатыроўкі ў гарадскі савет па выбарчай акрузе № 20 вылучаную агульнымі сходамі калектываў друкарні імя Сталіна, фабрыкі «8 сакавіка» і Політэхнічнага інстытута, на якіх прысутнічала 1.490 чалавек, і патрыманую дзясцітысячным мітынгам працоўных Варашылаўскага раёна кандыдатуру таварыша Варашылава Клімента Ефрэмавіча

Таварыш Варашылаў — верны сын народа. З'яўляючыся дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР і Вярхоўнага Савета БССР, Клімент Ефрэмавіч уздымае вялікую ўвагу і штодзённа дапамагае бела-рускіму народу ва ўмаваанні абароназдольнасці арганізацыі рэспублікі і не прыступнасці яе граніц. Народны Камісар Абароны таварыш Варашылаў будзе нашым дастойным дэпутатам у Мінскім гарадскім савете.

ПРАМОВА ТАВ. БЕРКОУСКАГА В. М.

Таварышы! 24 снежня савецкі народ яшчэ раз прадыманструе сваю бязмежную любоў і адданасць сацыялістычнай радзіме, вялікай партыі Леніна — Сталіна, лепшаму другу, настаўніку і правадзюў вялікаму Сталіну.

Наша Савецкая Беларусь стала вытначай арганізаванай рэспублікай. Беларуска народ жыве шчаслівым і радасным жыццём у вялікай самі народнаў Саюза ССР. Мы дабіліся вялікіх поспехаў таму, што нам кіруе вялікая партыя Леніна—Сталіна, што нам штодзённа і штогадзінна дапамагае вялікі Сталін і яго верныя саратнікі. Вось чаму, намятаючы лепшых сынаў нашай радзімы кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў, наш калектыў друкарні імя Сталіна вылучыў кандыдатам у дэпутаты Мінскага гарадскога савета вялікага палкаводца пераможнай Чырвонай Арміі, непахіснага большэвіка, любімага Наркома Абароны — Клімента Ефрэмавіча Варашылава.

Галасуючы за таварыша Варашылава мы будзем галасаваць за нашу партыю Леніна — Сталіна, за наш далейшы

просвіт па шляху радаснага і шчаслівага жыцця і ўмаваанні абаронай магутнасці нашай радзімы.

15 снежня ва ўпрыгожанай вялікай зале клуба НВД БССР адбылося пасяджэнне акруговай камісіі 20-й выбарчай акругі па выбарах у Мінскі гарадскі Савет дэпутатаў працоўных. На пасяджэнні прысутнічалі пмацілія дэлегатаў завода імя Чкалава, фабрыкі імя 8 сакавіка, друкарні імя Сталіна, Політэхнічнага інстытута—прадпрыемстваў і ўстаноў, вылучыўшых Наркома Абароны Саюза ССР Маршала Савецкага Саюза таварыша Варашылава К. Е. кандыдатам у дэпутаты Мінскага гарадскога савета.

Старшыня акруговай выбарчай камісіі тав. Дзігтоўскі В. С. адкрывае пасяджэнне. Ён гаворыць аб вялікай чысьці, якая выпала працоўным БССР у сувязі з тым, што таварыш Варашылаў даў сваю згоду балатыравацца ў дэпутаты Мінскага гарадскога савета па 20-й выбарчай акрузе.

З ярымі прамовамі выступілі рабочыя завода імя Чкалава тав. Ламтш, начальнік пака друкарні імя Сталіна тав. Бергер В. Н., студэнт Політэхнічнага інстытута тав. Холае Г. М., старшыня фабрыка фабрыкі імя 8 сакавіка тав. Якубоўскі і інш.

Бурным, доўга незмаўкаючым апладысмантамі сустрапі прысутныя паставу акруговай выбарчай камісіі аб рэгістрацыі таварыша Варашылава кандыдатам у дэпутаты Мінскага гарадскога савета па выбарчай акрузе № 20.

ПАСТАНОВА

АКРУГОВАЯ ВІБАРЧАЯ КАМІСІЯ ВІБАРЧАЯ АКРУГІ № 20 ПА ВІБАРАХ У МІНСКІ ГАРАДСКІ СОВЕТ ДЭПУТАТАў ПРАЦОЎНЫХ

Разглядзеўшы паступіўшыя ў акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдата ў дэпутаты Мінскага гарадскога савета, акруговай выбарчай камісіі, устанавіўшы поўную адпаведнасць прадастаўленых дакументаў з артыкуламі 73 і 74 Палажэння аб выбарах, паставіла:

Зарэгістраваць для балатыроўкі ў гарадскі савет па выбарчай акрузе № 20 вылучаную агульнымі сходамі калектываў друкарні імя Сталіна, фабрыкі «8 сакавіка» і Політэхнічнага інстытута, на якіх прысутнічала 1.490 чалавек, і патрыманую дзясцітысячным мітынгам працоўных Варашылаўскага раёна кандыдатуру таварыша Варашылава Клімента Ефрэмавіча

ча, нараджэння 1881 года, члена ВКП(б), пражываючага ў гор. Маскве, Крэмль.

На паставе артыкула 78 Палажэння аб выбарах, кандыдатуру таварыша Варашылава Клімента Ефрэмавіча ўключыць у выбарчы бюлетэнь па выбарчай акрузе № 20.

Старшыня акруговай выбарчай камісіі **В. С. ДІГТОЎСКІ.**
Нам. старшыні камісіі **Г. С. ЛІБЕРМАН.**
Члены камісіі: **Е. А. КАЛІЦНАЯ,**
М. К. ЗАЙДЭЛЬ.
Сакратар камісіі **Н. М. ЛАДУЦКА.**

НАРКОМУ АБОРОНЫ, ПЕРШАМУ МАРШАЛУ КРАІНЫ СОЦЫЯЛІЗМА Кліменту Ефрэмавічу ВАРАШЫЛАВУ

Дарогі Клімент Ефрэмавіч!

Мы, выбарнічых Варашылаўскага раёна горада Мінска, сабраўшыся на мітынг у сувязі з Вашай згодай балатыравацца ў дэпутаты Мінскага гарадскога савета, шлем Вам, слаўнаму і вернаму саратніку Леніна і Сталіна, сваё сардэчнае, большэвіцкае прывітанне.

Атрыманая ад Вас згода балатыравацца ў дэпутаты Мінскага гарадскога савета па 20-й выбарчай акрузе напоўніла нашы сэрцы найважнейшай радасцю і гордасцю. Мы лічым для сябе выключным ішчэнем мець дэпутатам Мінскага гарадскога савета працоўных стойкага Леніна, бліжэйшага саратніка вялікага Сталіна, главу мудрага Савецкага ўрада Вячаслава Міхайлавіча Молатава.

Да радаснага, шчаслівага дня працоўных Савецкага Саюза, дзя выбараў ў мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных, 183-мільённы савецкі народ падыходзіць з найважнейшым перамогам сацыялізма, ажыццэўленні пад кіраўніцтвам слаўнай камуністычнай партыі, мудрага правадзюў і настаўніка — роднага таварыша Сталіна і Савецкага ўрада.

З ахвотай, аграрнай наша краіна за годзі сталінскіх пяцігодкаў ператварылася ў перадавую, магутную індустрыяльную сацыялістычную дзяржаву, неспрытліваю кропцась пераможнага сацыялізма.

Шчасліва, радасна, вольна, культурна жыве вялікі савецкі народ.

На аснове правядзення мудрых Савецкім ўрадам сталінскай палітыкі міру савецкі народ дабіўся велізарных перамог у знешняй палітыцы, якія забяспечылі рост уплыву Савецкага Саюза на ўсё міжнароднае развіццё, якія забяспечылі народам СССР мірнае, радаснае жыццё.

З Вашым іменем, дарогі Вячаслаў Міхайлавіч, звязаны найважнейшыя перамогі краіны сацыялізма ў яе ўнутранай і знешняй палітыцы.

Многа сіл і энэргіі ўклааі Вы, Вячаслаў Міхайлавіч, у справу сацыялістыч-

нага будаўніцтва, у барацьбу за гіганцкія поспехі, якіх дабіўся Савецкі Саюз у сваёй унутранай і знешняй палітыцы.

На Ваш заклік у гістарычнай прамоўцаў ад 17 верасня бягучага года — сумленна ад самаадданай працягай дамагачы добрае Чырвонай Арміі — працоўныя горада Мінска, як і ўвесь савецкі народ, адказалі поўным уздымам творчай ініцыятывы і дапамагі Чырвонай Арміі ашчыцяць вялікую заляду вызвалення народнаў Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны ад яра польскіх панцоў.

Мы запэўняем Вас, дарогі таварыш Молатаў, што мы несупынна будзем прапанаваць на умаваанне магутнасці нашай сацыялістычнай радзімы, свята будзем выконваць Ваш наказ сумленна і самааддана працаваць на карысць нашай сацыялістычнай большэвіцкай радзімы з тым, каб дабіцца новых, яшчэ нябачаных поспехаў у сацыялістычным будаўніцтве і ва ўмаваанні абароназдольнасці магутнага Савецкага Саюза.

Мы запэўняем Вас, Вячаслаў Міхайлавіч, што ў дзень выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных усе, як адзін, аддадзім свае галасы за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных, таму што сталінскі блок камуністаў і беспартыйных ёсць выражэнне маральна-палітычнага адзінства савецкага народа, таму што умаваанне сталінскага блока камуністаў і беспартыйных забяспечыць яшчэ новыя і нябачаныя перамогі будаўніцтва сацыялістычнага прамаства ў СССР.

Няхай жыве вялікі і пераможны савецкі народ!

Няхай жыве мудры Савецкі ўрад і яго глава Вячаслаў Міхайлавіч Молатаў!

Няхай жыве ўсеперамагаючая вялікая партыя Леніна—Сталіна!

Няхай жыве вялікі правадзюў і настаўнік працоўных—наш родны і любімы таварыш Сталін!



Мітынг працоўных Сталінскага раёна горада Мінска, прысвечаны даццю згоды таварыша Сталіна балатыравацца ў Мінскі гарадскі Савет дэпутатаў працоўных. Выступіў сакратар жомсавольскага камітэта швейнай фабрыкі імя Крунскай Фота І. Казловіча.

У дапамогу прапагандыстам і агітатарам

Да 60-годдзя з дня нараджэння таварыша І. В. Сталіна

Таварыш СТАЛІН—АРГАНІЗАТАР РАЗГРОМУ БЕЛАПОЛЬСКІХ АКУПАНТАў

Антанта, пераможы Германію і Аўстрыю, вясной 1919 года кінула буйныя ваенныя сілы супроць краіны Савецкай Імперыі...

15-й і 16-й арміі, каб яны прынялі рашучы меры да ўмацавання арміі моцным пашаўненнем і ачышчэння іх ад варажых і пэдварожых элементаў...

заў былі сфарміраваны асобныя рабочыя атрады і батальёны. У Мінску быў арганізаваны асобны рабочы полк, профсаюз дворнікаў горада Мінска арганізаваў рабочы атрад з 63 чалавек, на рэспубліканскай профсаюза службачых належалі...

помінікамі гераічнай барацьбы Чырвонай Арміі з белапольскімі акупантамі ў 1919 годзе. Таварыш Сталін і таварыш Орджанікідзе асабіста кіравалі ўсімі аперацыямі. Адразкі пасля заняцця белапальскімі акупантамі Мінска ў аперацыйныя жывяцкім са-

поўнымі сялянамі Беларусі, — вось што характарызуе крывавае дзяктуру белапальскіх каланізатараў. Лешныя сыны і дочкі беларускага народа былі расстраляны, павешаны і закатаваны ў застенках белапальскіх турмаў.

Польскія паны адабраў і беларускага народа ўсе, што ім было адабта цаной крыві, палой жаціцы тысяч лепшых сваіх сіноў і дачок. Зноў вярнуліся памешчыкі і капіталісты. Засяненныя сялянамі палі паляны вырваліся памешчыкам, а там, дзе павесы былі ўбрана, сяляне абавязаны былі на вызначэнню памешчыкаў вярнуць ім хлеб. Польскія паны зноў устанавілі паншчыну, сяляне абавязаны былі працаваць на два-тры дні ў тыдзень на памешчыка за арэнду зямлі, лугоў, лесу, набыткі і т. д.

Таварыш Сталін указваў: «Першы паход таварыш Сталін і таварыш Орджанікідзе вясной 1919 года. Паход гэты быў камбінаваны, бо ён меў на мэтае сумесны паход Калчака, Дзенікіна, Польшчы, Юзэвіча і змешаных англа-рускіх атрадаў у Туркестане і ў Архангельску, прычым цэнтр дзяржавы паходзіў ляжаў у раёне Калчака».

У гэтай барацьбе супроць узлуды рабочы і сялян не магла роля адвадзілася Польшчы для адцягнення сіл Савецкай Імперыі ад галоўнага калчакаўскага фронту. Выступілі агентамі англа-французскага імперыялізму супроць краіны Савецкай Імперыі паны мелі і свае ўласныя планы. Яны імкнуліся вярнуць адабраныя ў іх Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыяй мястэчкі і землі, забяспечыць народы Беларусі і Украіны, распырыць польскую дзяржаву «ад мора да мора», г. зн. ад Балтыйскага да Чорнага мора.

Таварыш Сталін асабіста кіраваў ўсімі аперацыямі Заходняга фронту супроць белапальскіх акупантаў. Ён выпрацаваў стратэгічныя планы барацьбы з белапальскімі 7-й, 15-й і 16-й арміямі. Ён выхоўваў, згуртаваў і натхняў чырвонаармейцаў і камандзіраў на рашучую барацьбу супроць белапальскіх інтэрвентаў і кіраваў абаронай сталіцы Савецкай Беларусі. Калі белапальскія ў поўнакваліфікацыі горада таварыш Сталін разам з таварышам Орджанікідзе прыходзілі ў Мінск для кіраўніцтва абаронай сталіцы Беларусі. Вораг наступаў на Мінск з боку Літвы, Маладзечна і Баранавіч. Таварыш Сталін прабываў у Мінску 4—5 дзён. Ён знаходзіўся ў вагоне, які стаў у Александрэўскага ваззала. У горадзе і ў прыфрантавым паласе ў гэты час паднята тэмава кантроль. У асобных частках арміі было замацавана і навукова існаваў у сілу прыняцця ў армію польскіх шпіянаў і контр-рэвалюцыянераў у іх масах і аддзяленнях. Камандаванне было намерана зладзіць без бою горад Мінск белапальцам, маўляўчы, што гэтым самым будзе «вырашана» і ўжарочана лінія фронту».

Планы камандавання белапальскай арміі з хуткасцю маланкі ўзяць Мінск праваліліся. Па абарону чырвонага Мінска ад белапальскай партыі, рабочы клас і працоўнае сялянства Беларусі ад іх не было лепшых сіл. Лешныя сыны беларускага народа, пры дапамозе вялікага рускага рабочага класа, пад кіраўніцтвам партыі большавікоў і асабістым вадзіцельствам таварыша Сталіна, паказалі ўзроўні мужнасці і гераізму ў барацьбе з белапальцамі. На працягу 81 гадзі з часу захавання Віленска Чырвонай Армія гераічна абараняла паласу да Мінска. На паласу да Мінска пад кіраўніцтвам (Мінска) пад кіраўніцтвам 5 тыдняў. 12 дзён прадаўжаліся гераічныя боі Чырвонай Арміі і рабочых атрадаў з белапальцамі пад Мінскам. Гэта была сапраўды гераічная абарона сталіцы Беларусі.

У тэлеграме-загадзе ад 4 верасня 1919 года камандарм арміі таварыш Сталін указваў, што праціўнік пераправіцца праз раку Бірэзіну і накіруваецца на Рагачоў і Жлобін і на Рачыцу ў абход Мазырскага ўмацаванага раёна, з прычыны чаго ствараліся пераходныя паласавыя чыгуначнаму вузлу. Стаячы задачай не дапусціць белапальцаў да Гомеля, у гэтай тэлеграме таварыш Сталін дае канкрэтныя ўказанні ваенным афіцэрам, каб развіць праціўніка ў Барыўскім раёне і скапчыць развіць сілы ў раёне Мазырэў, 16-й арміі з часткамі 8-й стралковай дывізіі, з палкамі 52-й дывізіі таварыш Сталін прапанаваў атрымаць дэлепацыі працоўнага і сялянскага класаў на лініі ракі Дзвіна да вёскі Прыгаты, мястэчка Ніжніцкі, па высотках Левага берага ракі Лабаніцы. Мазырэўскі напрамак ён прапанаваў прыкрыць упорнай абаронай пераправы праз раку Друць. Для ўмацавання лініі фронту таварыш Сталін накіроўвае ў паласу 70-ю і 71-ю стралковыя дывізіі. Ён загадаў налучыць форму даўмакітэвельна 462 і 465 стралковых палкаў, якія стаялі ў горадзе Вяльце, і накіраваць іх на барыўскі ўчастак фронту. Націснуў 53-га пагранічнага палка загадана наскорымі фарміраваннямі патрыятыка, які знаходзіцца ў Рослаўці, і гэтай тэлеграме-загадзе таварыш Сталін устанавіў лінію фронту па асобку для кожнага палка і дывізіі, стаячы асобнай задачай утрымаць раку Бірэзіну.

Кіруючыся стратэгічным планам таварыша Сталіна, Першая Чырвоная армія 5 чэрвеня, пад асабістым кіраўніцтвам таварыша Варашылава і Будзінскага, прарвала польскі фронт і 7 чэрвеня заняла Жытомір. Гэта стварыла рашучы пераход на польскім фронце, апраціўніцтва разлікі палкаў і дэмаралізавала іх армію. 4 ліпеня часткі Чырвонай Арміі перайшлі ў рашучае наступленне на ўсёму фронце. Гераічнае наступленне 3-й, 4-й, 15-й і 16-й чырвоных арміяў Заходняга фронту прымусіла белапальцаў у паліцы бегчы з межаў Беларусі. Часткі Чырвонай Арміі 8 ліпеня занялі горад Барысаў, а 11 ліпеня, у 14 гадзін дня, разграмілі белапальскія ўмацаванні і пазасялі занялі сталіцу Беларусі — горад Мінск. З неабмежаваным вадзіцельствам Беларусі супраціўлялі сваю вызваліцельную, рашучую, пераможную Чырвоную Армію. Таварыш Сталін у сваім паведамленні на сустрэчы Чырвонай Арміі адзначыў: «Таварыш адносна мне не прыходзіла сустрэцца ні на Ужгодзе, ні на Поўдні. Не гледзячы на бязспаспэчныя масы на Захадзе ў параўнанні з Паволжжам і Поўднем, усё-ж сяляне дзяліліся апоніям з чырвонаармейцамі. Насельніцтва прыфрантавай паласы перанасіла ўсёе пажар польскай акупанты, таму велікі лоба ўсёвядзяла, чым пагражае яму ўварожанне польскіх частак».

Атрымаўшы ўсеабававу дапамогу ад Антанты, польскі імперыялізм захапіў Літву, 21 красавіка 1919 года акупіраваў г. Віленя, захапіў частку Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны. Мінск знаходзіўся ў поўнакваліфікацыі сіл. Стварылася пагражаюча становішча. Беларускаму народу перажаваў трывожны ліні.

Усюды, дзе існавала небяспека — краіне Савецкай Імперыі ЦК большавікоў вяртаў да паласавы стратэга пралетарскай рэвалюцыі таварыша Сталіна. Пасля чэрвеньскага паражэння Юзэвіча пад Петраградом і пазадняга кіркіна пад «Красной Горкай» і «Серай лоджы» партыя большавікоў паслала таварыша Сталіна на Заходні фронт для арганізацыі сіл на барацьбу супроць белапальцаў.

Таварыш Сталін прыходзіў на Заходні фронт летам 1919 года. У гэты час ужо намячалося другі паход Антанты, часок чатырнаццаці дзяржавы супроць малой Рэспублікі. Асноўны удар намячалося з поўня (Дзенікіна), але дэлега не другарядную ролю павінны былі адыграць Юзэвіч і белапальцы. Нельга было сур'ёзна ставіць пытанне аб разгроме Дзенікіна, не паралаваўшы белапальцаў і не дабіўшыся стабілізацыі Заходняга фронту. Вось чаму партыя даручыла выкананне гэтай складанай і адказнай задачы таварышу Сталіну.

Планы камандавання белапальскай арміі з хуткасцю маланкі ўзяць Мінск праваліліся. Па абарону чырвонага Мінска ад белапальскай партыі, рабочы клас і працоўнае сялянства Беларусі ад іх не было лепшых сіл. Лешныя сыны беларускага народа, пры дапамозе вялікага рускага рабочага класа, пад кіраўніцтвам партыі большавікоў і асабістым вадзіцельствам таварыша Сталіна, паказалі ўзроўні мужнасці і гераізму ў барацьбе з белапальцамі. На працягу 81 гадзі з часу захавання Віленска Чырвонай Армія гераічна абараняла паласу да Мінска. На паласу да Мінска пад кіраўніцтвам (Мінска) пад кіраўніцтвам 5 тыдняў. 12 дзён прадаўжаліся гераічныя боі Чырвонай Арміі і рабочых атрадаў з белапальцамі пад Мінскам. Гэта была сапраўды гераічная абарона сталіцы Беларусі.

У тэлеграме-загадзе ад 4 верасня 1919 года камандарм арміі таварыш Сталін указваў, што праціўнік пераправіцца праз раку Бірэзіну і накіруваецца на Рагачоў і Жлобін і на Рачыцу ў абход Мазырскага ўмацаванага раёна, з прычыны чаго ствараліся пераходныя паласавыя чыгуначнаму вузлу. Стаячы задачай не дапусціць белапальцаў да Гомеля, у гэтай тэлеграме таварыш Сталін дае канкрэтныя ўказанні ваенным афіцэрам, каб развіць праціўніка ў Барыўскім раёне і скапчыць развіць сілы ў раёне Мазырэў, 16-й арміі з часткамі 8-й стралковай дывізіі, з палкамі 52-й дывізіі таварыш Сталін прапанаваў атрымаць дэлепацыі працоўнага і сялянскага класаў на лініі ракі Дзвіна да вёскі Прыгаты, мястэчка Ніжніцкі, па высотках Левага берага ракі Лабаніцы. Мазырэўскі напрамак ён прапанаваў прыкрыць упорнай абаронай пераправы праз раку Друць. Для ўмацавання лініі фронту таварыш Сталін накіроўвае ў паласу 70-ю і 71-ю стралковыя дывізіі. Ён загадаў налучыць форму даўмакітэвельна 462 і 465 стралковых палкаў, якія стаялі ў горадзе Вяльце, і накіраваць іх на барыўскі ўчастак фронту. Націснуў 53-га пагранічнага палка загадана наскорымі фарміраваннямі патрыятыка, які знаходзіцца ў Рослаўці, і гэтай тэлеграме-загадзе таварыш Сталін устанавіў лінію фронту па асобку для кожнага палка і дывізіі, стаячы асобнай задачай утрымаць раку Бірэзіну.

Наступленне белых войск было спынена. Чырвоная Армія рыхтавалася да новага контрўдару па белапальцах. Вадзіцель наступлення Чырвонай Арміі і рэвалюцыйнага руху ўнутры краіны, Польшча вымушана была заключыць мір з Савецкай Расіяй на ўмовах менш выгадных для палкаў, чым тыя, якія Савецкі ўрад прапанаваў ёй раней. 20 кастрычніка 1920 года ў Рызе быў падпісан мір з Польшчай. Па Ражанскаму мірнаму дагавору была адсунута граніца на 100 кілометраў паўднёва з той, якую савецкі ўрад раней прапанаваў палкам. Над тэрыторыяй Беларусі зноў узнісся пераможны чырвоны сцяг Леніна—Сталіна. Гэтая перамога, як і ўсе перамогі рабочых і сялян краіны Савецкай Імперыі, была арганізаваная нашай вялікай партыяй Леніна—Сталіна. Гэтая перамога заваявала ў паліцы барацьбы рабочых і сялян Украіны і Беларусі, пры запамозе гераічнага рускага народа, пад кіраўніцтвам большавіцкай партыі і асабістым вадзіцельствам друга ўсяго прагрэсывага чалавечтва свету — таварыша Сталіна.

Б прыездзе таварыша Сталіна Заходні фронт быў у дэкаві раскладаным стане. Існавала вялікая бязгэтанна часцей. Часткі арміі і прыфрантавая паласа былі вельмі аслабленыя класавы-чужымі і варажымі элементамі. Таварыш Сталін, уваходзячы на ўсе дзяткі, быстра наваў парадка на Заходнім фронце.

Штаб Заходняга фронту, на прапанову таварыша Сталіна, быў перавезены ў канцы чэрвеня з Старой Русы ў горад Смаленск. На першыя ж паслядні Рэвалюцыяныя былі засланыя дамажы камандуючага Заходнім фронтам і начальніка штаба Заходняга фронту аб стане арміі і аб становішчы сіраў на фронце.

Азін з работнікаў штаба Заходняга фронту ў сваіх успамінах піша: «...Сваім выгледам таварыш Сталін рабіў уражанне простага рабочага, толькі што адвадана ад стайка. Ён прыходзіў прама з фронту з-пад Петраграда. Першымі-ж пштаніямі, заданымі камандуючаму і начальніку штаба аб прычынах бязладдзі, якія існавалі на фронце, а затым зробленымі вывадамі, — таварыш Сталін проста зліўся нас вядомам асноў ваяеннай справы, зольнасцю бистра арыентавацца і знаходзіць прычыны прычын. Тое, чаго не ўвадалася дабіцца штабу фронту ў камандуючага фронту на працягу многіх тыдняў, было вырана тут-жа на месцы і тут-жа праведзена ў жыццё».

Таварыш Сталін прыходзіў на Заходні фронт летам 1919 года. У гэты час ужо намячалося другі паход Антанты, часок чатырнаццаці дзяржавы супроць малой Рэспублікі. Асноўны удар намячалося з поўня (Дзенікіна), але дэлега не другарядную ролю павінны былі адыграць Юзэвіч і белапальцы. Нельга было сур'ёзна ставіць пытанне аб разгроме Дзенікіна, не паралаваўшы белапальцаў і не дабіўшыся стабілізацыі Заходняга фронту. Вось чаму партыя даручыла выкананне гэтай складанай і адказнай задачы таварышу Сталіну.

Планы камандавання белапальскай арміі з хуткасцю маланкі ўзяць Мінск праваліліся. Па абарону чырвонага Мінска ад белапальскай партыі, рабочы клас і працоўнае сялянства Беларусі ад іх не было лепшых сіл. Лешныя сыны беларускага народа, пры дапамозе вялікага рускага рабочага класа, пад кіраўніцтвам партыі большавікоў і асабістым вадзіцельствам таварыша Сталіна, паказалі ўзроўні мужнасці і гераізму ў барацьбе з белапальцамі. На працягу 81 гадзі з часу захавання Віленска Чырвонай Армія гераічна абараняла паласу да Мінска. На паласу да Мінска пад кіраўніцтвам (Мінска) пад кіраўніцтвам 5 тыдняў. 12 дзён прадаўжаліся гераічныя боі Чырвонай Арміі і рабочых атрадаў з белапальцамі пад Мінскам. Гэта была сапраўды гераічная абарона сталіцы Беларусі.

У тэлеграме-загадзе ад 4 верасня 1919 года камандарм арміі таварыш Сталін указваў, што праціўнік пераправіцца праз раку Бірэзіну і накіруваецца на Рагачоў і Жлобін і на Рачыцу ў абход Мазырскага ўмацаванага раёна, з прычыны чаго ствараліся пераходныя паласавыя чыгуначнаму вузлу. Стаячы задачай не дапусціць белапальцаў да Гомеля, у гэтай тэлеграме таварыш Сталін дае канкрэтныя ўказанні ваенным афіцэрам, каб развіць праціўніка ў Барыўскім раёне і скапчыць развіць сілы ў раёне Мазырэў, 16-й арміі з часткамі 8-й стралковай дывізіі, з палкамі 52-й дывізіі таварыш Сталін прапанаваў атрымаць дэлепацыі працоўнага і сялянскага класаў на лініі ракі Дзвіна да вёскі Прыгаты, мястэчка Ніжніцкі, па высотках Левага берага ракі Лабаніцы. Мазырэўскі напрамак ён прапанаваў прыкрыць упорнай абаронай пераправы праз раку Друць. Для ўмацавання лініі фронту таварыш Сталін накіроўвае ў паласу 70-ю і 71-ю стралковыя дывізіі. Ён загадаў налучыць форму даўмакітэвельна 462 і 465 стралковых палкаў, якія стаялі ў горадзе Вяльце, і накіраваць іх на барыўскі ўчастак фронту. Націснуў 53-га пагранічнага палка загадана наскорымі фарміраваннямі патрыятыка, які знаходзіцца ў Рослаўці, і гэтай тэлеграме-загадзе таварыш Сталін устанавіў лінію фронту па асобку для кожнага палка і дывізіі, стаячы асобнай задачай утрымаць раку Бірэзіну.

«...Сваім выгледам таварыш Сталін рабіў уражанне простага рабочага, толькі што адвадана ад стайка. Ён прыходзіў прама з фронту з-пад Петраграда. Першымі-ж пштаніямі, заданымі камандуючаму і начальніку штаба аб прычынах бязладдзі, якія існавалі на фронце, а затым зробленымі вывадамі, — таварыш Сталін проста зліўся нас вядомам асноў ваяеннай справы, зольнасцю бистра арыентавацца і знаходзіць прычыны прычын. Тое, чаго не ўвадалася дабіцца штабу фронту ў камандуючага фронту на працягу многіх тыдняў, было вырана тут-жа на месцы і тут-жа праведзена ў жыццё».

Таварыш Сталін прыходзіў на Заходні фронт летам 1919 года. У гэты час ужо намячалося другі паход Антанты, часок чатырнаццаці дзяржавы супроць малой Рэспублікі. Асноўны удар намячалося з поўня (Дзенікіна), але дэлега не другарядную ролю павінны былі адыграць Юзэвіч і белапальцы. Нельга было сур'ёзна ставіць пытанне аб разгроме Дзенікіна, не паралаваўшы белапальцаў і не дабіўшыся стабілізацыі Заходняга фронту. Вось чаму партыя даручыла выкананне гэтай складанай і адказнай задачы таварышу Сталіну.

Планы камандавання белапальскай арміі з хуткасцю маланкі ўзяць Мінск праваліліся. Па абарону чырвонага Мінска ад белапальскай партыі, рабочы клас і працоўнае сялянства Беларусі ад іх не было лепшых сіл. Лешныя сыны беларускага народа, пры дапамозе вялікага рускага рабочага класа, пад кіраўніцтвам партыі большавікоў і асабістым вадзіцельствам таварыша Сталіна, паказалі ўзроўні мужнасці і гераізму ў барацьбе з белапальцамі. На працягу 81 гадзі з часу захавання Віленска Чырвонай Армія гераічна абараняла паласу да Мінска. На паласу да Мінска пад кіраўніцтвам (Мінска) пад кіраўніцтвам 5 тыдняў. 12 дзён прадаўжаліся гераічныя боі Чырвонай Арміі і рабочых атрадаў з белапальцамі пад Мінскам. Гэта была сапраўды гераічная абарона сталіцы Беларусі.

У тэлеграме-загадзе ад 4 верасня 1919 года камандарм арміі таварыш Сталін указваў, што праціўнік пераправіцца праз раку Бірэзіну і накіруваецца на Рагачоў і Жлобін і на Рачыцу ў абход Мазырскага ўмацаванага раёна, з прычыны чаго ствараліся пераходныя паласавыя чыгуначнаму вузлу. Стаячы задачай не дапусціць белапальцаў да Гомеля, у гэтай тэлеграме таварыш Сталін дае канкрэтныя ўказанні ваенным афіцэрам, каб развіць праціўніка ў Барыўскім раёне і скапчыць развіць сілы ў раёне Мазырэў, 16-й арміі з часткамі 8-й стралковай дывізіі, з палкамі 52-й дывізіі таварыш Сталін прапанаваў атрымаць дэлепацыі працоўнага і сялянскага класаў на лініі ракі Дзвіна да вёскі Прыгаты, мястэчка Ніжніцкі, па высотках Левага берага ракі Лабаніцы. Мазырэўскі напрамак ён прапанаваў прыкрыць упорнай абаронай пераправы праз раку Друць. Для ўмацавання лініі фронту таварыш Сталін накіроўвае ў паласу 70-ю і 71-ю стралковыя дывізіі. Ён загадаў налучыць форму даўмакітэвельна 462 і 465 стралковых палкаў, якія стаялі ў горадзе Вяльце, і накіраваць іх на барыўскі ўчастак фронту. Націснуў 53-га пагранічнага палка загадана наскорымі фарміраваннямі патрыятыка, які знаходзіцца ў Рослаўці, і гэтай тэлеграме-загадзе таварыш Сталін устанавіў лінію фронту па асобку для кожнага палка і дывізіі, стаячы асобнай задачай утрымаць раку Бірэзіну.

Наступленне белых войск было спынена. Чырвоная Армія рыхтавалася да новага контрўдару па белапальцах. Вадзіцель наступлення Чырвонай Арміі і рэвалюцыйнага руху ўнутры краіны, Польшча вымушана была заключыць мір з Савецкай Расіяй на ўмовах менш выгадных для палкаў, чым тыя, якія Савецкі ўрад прапанаваў ёй раней. 20 кастрычніка 1920 года ў Рызе быў падпісан мір з Польшчай. Па Ражанскаму мірнаму дагавору была адсунута граніца на 100 кілометраў паўднёва з той, якую савецкі ўрад раней прапанаваў палкам. Над тэрыторыяй Беларусі зноў узнісся пераможны чырвоны сцяг Леніна—Сталіна. Гэтая перамога, як і ўсе перамогі рабочых і сялян краіны Савецкай Імперыі, была арганізаваная нашай вялікай партыяй Леніна—Сталіна. Гэтая перамога заваявала ў паліцы барацьбы рабочых і сялян Украіны і Беларусі, пры запамозе гераічнага рускага народа, пад кіраўніцтвам большавіцкай партыі і асабістым вадзіцельствам друга ўсяго прагрэсывага чалавечтва свету — таварыша Сталіна.

У тэлеграме-загадзе ад 4 верасня 1919 года камандарм арміі таварыш Сталін указваў, што праціўнік пераправіцца праз раку Бірэзіну і накіруваецца на Рагачоў і Жлобін і на Рачыцу ў абход Мазырскага ўмацаванага раёна, з прычыны чаго ствараліся пераходныя паласавыя чыгуначнаму вузлу. Стаячы задачай не дапусціць белапальцаў да Гомеля, у гэтай тэлеграме таварыш Сталін дае канкрэтныя ўказанні ваенным афіцэрам, каб развіць праціўніка ў Барыўскім раёне і скапчыць развіць сілы ў раёне Мазырэў, 16-й арміі з часткамі 8-й стралковай дывізіі, з палкамі 52-й дывізіі таварыш Сталін прапанаваў атрымаць дэлепацыі працоўнага і сялянскага класаў на лініі ракі Дзвіна да вёскі Прыгаты, мястэчка Ніжніцкі, па высотках Левага берага ракі Лабаніцы. Мазырэўскі напрамак ён прапанаваў прыкрыць упорнай абаронай пераправы праз раку Друць. Для ўмацавання лініі фронту таварыш Сталін накіроўвае ў паласу 70-ю і 71-ю стралковыя дывізіі. Ён загадаў налучыць форму даўмакітэвельна 462 і 465 стралковых палкаў, якія стаялі ў горадзе Вяльце, і накіраваць іх на барыўскі ўчастак фронту. Націснуў 53-га пагранічнага палка загадана наскорымі фарміраваннямі патрыятыка, які знаходзіцца ў Рослаўці, і гэтай тэлеграме-загадзе таварыш Сталін устанавіў лінію фронту па асобку для кожнага палка і дывізіі, стаячы асобнай задачай утрымаць раку Бірэзіну.

«...Сваім выгледам таварыш Сталін рабіў уражанне простага рабочага, толькі што адвадана ад стайка. Ён прыходзіў прама з фронту з-пад Петраграда. Першымі-ж пштаніямі, заданымі камандуючаму і начальніку штаба аб прычынах бязладдзі, якія існавалі на фронце, а затым зробленымі вывадамі, — таварыш Сталін проста зліўся нас вядомам асноў ваяеннай справы, зольнасцю бистра арыентавацца і знаходзіць прычыны прычын. Тое, чаго не ўвадалася дабіцца штабу фронту ў камандуючага фронту на працягу многіх тыдняў, было вырана тут-жа на месцы і тут-жа праведзена ў жыццё».

Таварыш Сталін прыходзіў на Заходні фронт летам 1919 года. У гэты час ужо намячалося другі паход Антанты, часок чатырнаццаці дзяржавы супроць малой Рэспублікі. Асноўны удар намячалося з поўня (Дзенікіна), але дэлега не другарядную ролю павінны былі адыграць Юзэвіч і белапальцы. Нельга было сур'ёзна ставіць пытанне аб разгроме Дзенікіна, не паралаваўшы белапальцаў і не дабіўшыся стабілізацыі Заходняга фронту. Вось чаму партыя даручыла выкананне гэтай складанай і адказнай задачы таварышу Сталіну.

Планы камандавання белапальскай арміі з хуткасцю маланкі ўзяць Мінск праваліліся. Па абарону чырвонага Мінска ад белапальскай партыі, рабочы клас і працоўнае сялянства Беларусі ад іх не было лепшых сіл. Лешныя сыны беларускага народа, пры дапамозе вялікага рускага рабочага класа, пад кіраўніцтвам партыі большавікоў і асабістым вадзіцельствам таварыша Сталіна, паказалі ўзроўні мужнасці і гераізму ў барацьбе з белапальцамі. На працягу 81 гадзі з часу захавання Віленска Чырвонай Армія гераічна абараняла паласу да Мінска. На паласу да Мінска пад кіраўніцтвам (Мінска) пад кіраўніцтвам 5 тыдняў. 12 дзён прадаўжаліся гераічныя боі Чырвонай Арміі і рабочых атрадаў з белапальцамі пад Мінскам. Гэта была сапраўды гераічная абарона сталіцы Беларусі.

У тэлеграме-загадзе ад 4 верасня 1919 года камандарм арміі таварыш Сталін указваў, што праціўнік пераправіцца праз раку Бірэзіну і накіруваецца на Рагачоў і Жлобін і на Рачыцу ў абход Мазырскага ўмацаванага раёна, з прычыны чаго ствараліся пераходныя паласавыя чыгуначнаму вузлу. Стаячы задачай не дапусціць белапальцаў да Гомеля, у гэтай тэлеграме таварыш Сталін дае канкрэтныя ўказанні ваенным афіцэрам, каб развіць праціўніка ў Барыўскім раёне і скапчыць развіць сілы ў раёне Мазырэў, 16-й арміі з часткамі 8-й стралковай дывізіі, з палкамі 52-й дывізіі таварыш Сталін прапанаваў атрымаць дэлепацыі працоўнага і сялянскага класаў на лініі ракі Дзвіна да вёскі Прыгаты, мястэчка Ніжніцкі, па высотках Левага берага ракі Лабаніцы. Мазырэўскі напрамак ён прапанаваў прыкрыць упорнай абаронай пераправы праз раку Друць. Для ўмацавання лініі фронту таварыш Сталін накіроўвае ў паласу 70-ю і 71-ю стралковыя дывізіі. Ён загадаў налучыць форму даўмакітэвельна 462 і 465 стралковых палкаў, якія стаялі ў горадзе Вяльце, і накіраваць іх на барыўскі ўчастак фронту. Націснуў 53-га пагранічнага палка загадана наскорымі фарміраваннямі патрыятыка, які знаходзіцца ў Рослаўці, і гэтай тэлеграме-загадзе таварыш Сталін устанавіў лінію фронту па асобку для кожнага палка і дывізіі, стаячы асобнай задачай утрымаць раку Бірэзіну.

Наступленне белых войск было спынена. Чырвоная Армія рыхтавалася да новага контрўдару па белапальцах. Вадзіцель наступлення Чырвонай Арміі і рэвалюцыйнага руху ўнутры краіны, Польшча вымушана была заключыць мір з Савецкай Расіяй на ўмовах менш выгадных для палкаў, чым тыя, якія Савецкі ўрад прапанаваў ёй раней. 20 кастрычніка 1920 года ў Рызе быў падпісан мір з Польшчай. Па Ражанскаму мірнаму дагавору была адсунута граніца на 100 кілометраў паўднёва з той, якую савецкі ўрад раней прапанаваў палкам. Над тэрыторыяй Беларусі зноў узнісся пераможны чырвоны сцяг Леніна—Сталіна. Гэтая перамога, як і ўсе перамогі рабочых і сялян краіны Савецкай Імперыі, была арганізаваная нашай вялікай партыяй Леніна—Сталіна. Гэтая перамога заваявала ў паліцы барацьбы рабочых і сялян Украіны і Беларусі, пры запамозе гераічнага рускага народа, пад кіраўніцтвам большавіцкай партыі і асабістым вадзіцельствам друга ўсяго прагрэсывага чалавечтва свету — таварыша Сталіна.

У тэлеграме-загадзе ад 4 верасня 1919 года камандарм армі

ЗАРУБЕЖОМ

ЛИГА НАЦЫЙ НА УСЛУЖЭННІ АНГЛА-ФРАНЦУЗСКАГА ВАЕННАГА БЛОКА

ЖЭНЕВА, 14 снежня. (ТАСС). Многія журналісты ўжо ўчора днём ізгадалі хоць сёньняга пасяджэння асамблеі. Яны расказвалі не толькі аб тым, хто выступіў на асамблеі ў якасці прамых прадстаўнікоў дыяктычна англа-французскага рэжыму, але і аб ўражэннях ад гэтага артыстуры. Людзі, добра знаёмыя з паводнамі і звычайнамі Лігі, аднадушна адзначылі, што на гэты раз нашася англа-французскія справы пераўзыходзілі ўсе звычайныя ўражэнні ад гэтых гэтага ў Ліге.

Прадстаўнікі Мексікі пасля рэгулярнага заявы ў выніку якая была ўсе-ж адзначыць, што калі-б Мексіка была ў савапе Лігі нацыяў, яна галасавала-б супроць выключэння СССР з саставу Лігі нацыяў. Дэлегат Латвіі выступіў ад імя Латвіі, Эстоніі і Літвы і заявіў, што ўсе тры дзяржавы ўтрымліваюцца ад галасавання.

ВАЙНА У ЕЎРОПЕ

НА ЗАХОДНІМ ФРОНЦЕ ПАРЫЖ, 15 снежня. (ТАСС). У камюніке, апублікаваным у Парыжы ўчора вечарам, гаворыцца: «У Ватэах і на раіне Біас адбыліся дэталі моцнага сутычкі паміж разведчыкамі атэрамі». У паведамленні, апублікаваным сёння раніцай, указваецца, што на фронце «нічога істотнага не адбылося».

У астатнім на захадзе — ніякіх асаблівых падзей. ЛОНДАН, 15 снежня. (ТАСС). Англійскае міністэрства авіяцыі апублікавала наступнае паведамленне: «За апошнія 24 гадзіны значныя атэры англійскіх самалётаў зрабіў вымушаную пасадку на востраве Боркум, у востраве Боркум, у востраве Боркум».

ЛОНДАН, 15 снежня. (ТАСС). Агенства Райтэра паведамляе, што англійскі танкер «Сан-Альберто» водазмяшчэннем у 7.897 тон быў тарпедыраван каля паўднёва-заходняга ўзбярэжжа Англійі. На барту танкера заходзіцца 43 чалавекі.

ЛОНДАН, 14 снежня. (ТАСС). Англійскае марское міністэрства аб'явіла, што англійскія гальшчыкі «Вільям Галет» наткнуўся на міну і загануў. З камяні астаўся ў жывых толькі адзін чалавек.

ЛОНДАН, 14 снежня. (ТАСС). Англійскае міністэрства авіяцыі паведамляе, што англійскія самалёты зрабілі вымушаную пасадку на востраве Боркум, у востраве Боркум, у востраве Боркум».

ДА ПАВЕДАМЛЕННЯ АБ МАРСІМ БОІ АНГЛІСКИМІ НЬЮ-ЁРК, 14 снежня. (ТАСС). Паколькі паведамленне агенства Асашытэд прася ў Бунао-Айрэс, германскі пасланік у Уругвай заявіў, што германскі карабль, які прыбыў у Мантэвідэа, з'яўляецца лінкарам «Адмірал граф Шпее», а не «Адмірал Шпее», як аб гэтым паведамлялася.

БЕРЛІН, 14 снежня. (ТАСС). У зводцы вярхоўнага камандавання германскай арміі, перадавай германскім інфармацыйным бюро, гаворыцца: «Браніроўсца «Адмірал граф Шпее» з'яўляецца найбольшым з трох германскіх кіпенных лінкараў (два іншыя — «Дэйчмант» і «Адмірал Шпее»). Уругвайскі ўрад дазваляе лінкару на працягу 30 дзён заходзіцца ў парту Мантэвідэа».

ПЛЯМІЖ ГЕРМАНСКИМ ЛІНКОРАМ І КРЫЗІСАРАМІ Мірал граф Шпее, які аперыруе з пачатку вайны ў водах Атлантычнага акіяна, атакаваў групу канваюўных суднаў у Атлантычным акіяне і патаніў два брытанскія пароходы «Тайроа» (7.983 тон) і «Странсхал» (3.895 тон).

У гэтым германскі браніроўсца ўступіў у бой з англійскім пляміджым «Аксэс» і дэмікім крэйсерам «Аксэс». У часе бою браніроўсца наёбей колькасна пераважаў пачынаючы пляміджы пашкоджаны. Англійскі крэйсер «Аксэс», атрымаўшы моцныя пашкоджаны, вымушан быў выйсці з бою.

Значна пашкоджан таксама адзін з дэмікіх крэйсераў. У браніроўсца «Адмірал граф Шпее» палала некалькі спараліў. У гэты час ён знаходзіцца ў парту Мантэвідэа (Уругвай).

ФРАНЦЫЗЫ РЫХТУЮЦА ДА ПРАЦЯГЛЫХ ВАЙНЫ Чых мерах (продаж мяса толькі на працягу чатырох дзён у тыдзень, павышэнне цэн на табак, ізацыя французскага рынку разам з замежнымі тавараў і т. д.) міністр дадаў, што «ўрад толькі пачаў прымяняць абмяжоўваючы меры, якія ў далейшым ён намеран прымяняць больш шырока, ён неабходна быць гатовым да працяглай вайны і адмаўляць сабе не толькі ў тым, што мы лічым за лішнім».

НА ФРАНТАХ КІТАЯ У ЦЕНТРАЛЬНІМ КІТАІ ў паўднёвай частцы правінцы Хубэй кітайцы атакуюць горад Тунчэн. У цэнтральнай частцы гэтай жа правінцы, на паўночны захад ад Ханькоу, кітайцы фарсіравалі ваку Хань і рухаюцца на напрамку да Чжунсяна. У гэтым раёне кітайцы захавалі чатыры палывы гарматы і некалькі кулямётаў.

ШАНХАЙ, 15 снежня. (ТАСС). За апошні час з-за надзвычайнага падарожжя ўроўню жыцця ў Шанхай пачаўся забастоўкі. Да бастуючых рабочых розных прадпрыемстваў у Шанхай 14 снежня далучылася яшчэ 300 рабочых і служачых ганлябвай кампаніі «Чайна лейбс гудс кампані». Бастуючыя патрабуюць павышэння заробатнай платы.

ЗАБАСТОЎКІ У ШАНХАІ снежня далучылася яшчэ 300 рабочых і служачых ганлябвай кампаніі «Чайна лейбс гудс кампані». Бастуючыя патрабуюць павышэння заробатнай платы.

Пасяджэнне савета Лігі нацыяў

ЖЭНЕВА, 14 снежня. (ТАСС). Савет Лігі нацыяў знаёміўся з рэзольцыяй, прынятай асамблеяй Лігі нацыяў, і вынесе пастанаву аб выключэнні СССР з Лігі нацыяў.

Дэлегаты Грэцыі, Югаславіі, Кітая ўстрымаліся. Дэлегаты Ірана і Перу па пасяджэнні не прысутнічалі.

Працоўныя Англіі адабраюць палітыку СССР

ЛОНДАН, 14 снежня. (ТАСС). «Дэйлі уоркер» прадаўжае публікаваць рэзольцыі, якія адабраюць палітыку СССР. У Чэстэрфілдзе (Лэршыр) мясцовы аддзел саюза муніцыпальных рабочых выразіў сваю сацітарнасьць з Парольным Урадам Фінляндыі і атарыў дэманістрацыю ў гонар аб'яднанага саюзу інжынерна-тэхнічных работнікаў таксама выказаўся за падтрыманне Парольнага Урада. Шматлікія мтынгі, на якіх былі прыняты рэзольцыі сацітарнасьці з Саветам Саюзам, адбыліся ў Мілхольмо, дзе выступіў Галлахер, у Ліс-Кільмарнока, Халерфілдзе, Паншпрыдзі, Ланкастэры, Стурбріджы і іншых гарадах.

У Оксфордзе, паўночным Крэйдоне (Сурэй), Макстоне (Кент) мясцовыя лейбарыстычныя арганізацыі прынялі рэзольцыі, якія асуджаюць імперыялістычную вайну Англіі і Францыі супроць Германіі.

„Фельдшэр Беахтэр“ аб асьмене ратыфікацыйнімі граматамі паміж СССР і Германіяй

БЕРЛІН, 15 снежня. (ТАСС). Газета «Фельдшэр Беахтэр» у пералавым артыкуле піша, што ратыфікацыя саветска-германскага дагавора аб службе і граніцы — не простая фармальнасць. Гэты акт прадаўжае газету, мае куды большае значэнне. Ён з'яўляецца падтрыманнем чэснага і дружэства супрацоўніцтва паміж СССР і Германіяй, якое з моманту першага навагодня Рэвентропам Масквы ўсё больш умацоўваецца.

Германа-саветскае супрацоўніцтва ўспрымаецца ва ўсім свеце так, як яно ёсць на самой справе, як паварот, маючы сусветнае значэнне. Брытанскае міністэрства прапаганды распаўсюджвала хлуслівыя паведамленні аб германскіх пастаўках зброі для Фінляндыі. Гэта — падкоўсільная газета — асноўная тэнэнтыйная хлусьня. Ратыфікацыя германа-саветскага дагавора аб граніцы і службе паказвае ўсё па свету, што палітычны маневр больш не ў стане сапсаваць аднесены паміж абедвума вялікімі дзяржавамі.

PERKY BELARUSKI DZJARZHAFNY DRAMATYCHNY TEATR. 16 снежня Аб'ёмнае № 72. ХТО СМЯЧЫЦА АПОШНІМ. Пачатак у 7 г. 30 м. веч. Каса з 2 да 8 г. веч.

ДЗЯРЖАВНАЯ ФІЛАРМОНІЯ БССР (Памышанне клуба імя Сталіна). 18 снежня Аб'ёмнае № 8. Канцерт. Саліст: Тобішэка артыст Лейна дзяржаўнага тэатра оперы і балета імя Сталіна.

ФАБРЫЦЫ «КОМУНАРКА» для работнікаў у цэху. ПАТРЭБНЫ РАБОЧЫЯ — мужчыны і жанчыны. ГРУЗЧЫКІ, ЗАВЕРТЫЧЫ, ЧОТЧЫКІ, ПРЫБРАЎЛІЧНЫЯ, ЗАВОДНЫЧЫКІ, ЦАДСОВНЫЯ РАБОЧЫЯ, РАБОЧЫЯ для работ на апаратах, ЭЛЕКТРАМАНІЦЕРЫ 6 і 7 разрадаў.

Упраўленне дзяржпрацашчадкас і дзяржкрэдэнта БССР аб'яўляе набор курсантаў. а) НА 4-МЕСЯЧНЫЯ КУРСЫ ПАДРЫХОТКІ ГАЛОЎНЫХ БУХГАЛТАРОў РАЙАШАЧАДКАС. б) НА 3-МЕСЯЧНЫЯ КУРСЫ ПАДРЫХОТКІ КАНТРАЛЕРАў.

МІНСКАЕ РАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ КІНОФІАЦЫІ прымае заяўкі ПА АБСЛУГОЎАННЮ ВЫЯЗНЫМІ КІНОСЕАНСАМІ ВЫБАРЧЫХ УЧАСТКАў горада Мінска.

МІНГОРПРАМГАНДАЛЬ ЛЕПШЫ НОВАГОДНІ ПАДАРУНАК ДЗЕЦЬМІ! ЗВЯСПЕЧЕ ЗАГЛЯДЗА ВАШЫМ ДЗЕЦЬМ НОВАГОДНЮЮ ЁЛКУ. у МАГАЗІНАХ МІНГОРПРАМГАНДЛЯ вы можаце купіць разнастайны асартымент ёлачных упрыгожанняў і падарункаў ПАШТУЧНА І КАМПЛЕКТАМІ у ПРодажы Ёсць:

УСТАНОВЫ, ПРАДПРЫЕМСТВЫ, ДОМАУПРАВЛЕННІ І ПРыватныя асобы, якія КАРЫСТАЮЦА ВАДОЙ унутранага вадаправодна, дваровых і вулічных калонак і артэзіанскіх калодзежаў. АВАВЯЗАНЫ САМІ РАВНІ РАЗЛІКІ з трохдзённым тэрмінам са дня атрымання рахунка.